

Відп. № 2 Галене 28-02-67  
МІНІСТРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Факультэт дауніверсітэцкай падрыхтоўкі і прафарыентациі  
младзі

ПРАКТИКУМ  
на беларускай мове (фонетыка і правапис)  
для слухачоў падрыхтоўчага аддзялення

Мінск 1997

Складальнік А.А.Квяткоўскі, вікладчык

Зацверджана саветам факультэта дауніверсітэцкай падрыхтоўкі  
і прафарментацыі моладзі 19 мая 1997 г., пратакол № 12

Дапаможнік працунаушца службачам падрыхтоўчага аддзялення,  
якія будуть паступаць у Белдзяржуніверсітэт і здаваць уступныя  
экзамены па беларускай мове (вусна і пісьмова).

Выданне змяшчае теарэтычныя звесткі і асноўныя правила  
па раздзеле "Фанетыка і правапіс". Акрамя таго, улічваючы  
спецыяльную падрыхтоўку на філалагічных і нефілалагічных  
спецыяльнасці, падаецца асноўны і дадатковы матэрыял (класі-  
фікацыя зичных і галосных гукаў, фанетычны разбор слова,  
транскрыпція, прававанне тексту, некаторыя практикаванні), а таксама  
працунаушца спісы асноўной і дадатковай літаратуры.

## Гукі і літары. Галосныя і зычныя гукі і літары

Гукі - найменшыя моўныя адзінкі, з якіх складаецца слова.

Літары - знакі для перадачы гукаў на пісьме. Гукі мы чуем і вымаўляєм, а літары пішам і бачым.

У беларускай мове 45 гукаў. З іх 6 галосных і 39 зычных.

Галосныя: а, о, у, ы, і, э . Зычныя: [б], [в], [в'], [г], [г'], [ғ] (фрыкатыўныя), [ғ'], [ғ'] (выбужнныя), [д], [д'], [дэ], [дэ'], [ж], [з], [з'], [и], [к], [к'], [л], [л'], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [р], [с], [с'], [т], [т'], [ү], [ф], [ф'], [х], [х'], [ү'], [ч], [ш].

Для абазначэння 45 гукаў выкарыстоўваюцца 32 літары, якія і складаюць беларускі алфавіт: а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, і, й (і нескладавае), к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ү (нескладавае), ф, х, ц, ч, ш, ы, ь, э, ю, я.

Для перадачы галосных гукаў на пісьме ёсьць 10 літар: і, ы, у, э, а, о, е, ё, я, ю. Літары ы, у, э, о, а абазначаюць адзін галосны гук - той, што чуецца ў назве літары: ужываюцца яны толькі пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных ці у пачатку слова: мыла, дуб, казка, рэха, эра, арка, ордэн. Калі ж гэтая літары стаяць пасля зычнай, то служаць для абазначэння галосных э, о, ы, а, і і паказваюць на мяккасць паліяднага зычнага: к [л'о]н, [л'удз'я], [з'а]м [л'а]к. (Гэтая ж літары (іх у такім выпадку называюць ёставы) абазначаюць два гукі - [j] (ёт) + алпаведны галосны гук<sup>1</sup>: е - [j]-[e], ё - [j]-[o], іо - [j]-[u], а - [j]-[a]). Гэта бывае ў наступных падзільных:

а) у пачатку слова: іншы [j]ншы, ёлка [j]лка, юшка [ju]шка, ярна [ja]рына;

б) пасля галоснай у сярэдзіне ці на канцы слова: па[j]ханць, кра[j]на, сва[j]а, ма[j]о, тва[j]у];

в) пасля апострафа: п[j]са, пад[ju]м, ад[ju]тант;

г) пасля раздзяляльнага мяккага знака: мілы [j]н, мілы [j]рд;

<sup>1</sup> Гук [j]абазначаеца літарай й, калі яна захоўваеца ў транскрыпцыі бойка [бойка], чай [чай], але: маё [маjo], Ягор [ягорj].

д) пасля у (некладовага): *шчай*[ʃ] здароу[ʃ], салау[ʃ]ны.

Гук [ʃ]у моунай плыні пад упливам суседніх гукаў можа мяніць сваю якасць. Так у пачатку слова пры адсутнасці паўзы ён вымаулецца як [i]: яна [i]я (яна і я), да[i] вана (да Iвана), але калі папярэдніе слова канчаецца на цвёрды зычны (акрамя г, к, х), то гэты гук вымаулецца як ы: ён [y]яна (ён і яна), але снег[i]дзе, смех[i]грэх.

Пры класіфікацыі галосных<sup>\*</sup> улічваюць месца ўтварэння і спосаб ўтварэння. Па месцы ўтварэння (у залежнасці ад рухаў языка ў гарызантальным напрамку (уперад-назад) і ад таго, якая частка спінкі языка (пярэдняя, сярэдняя ці задняя) актыуна артыкулюе) выдзяляюцца галосныя:

- 1) пярэдняга рада - [i], [e];
- 2) сярэдняга рада - [y], [a];
- 3) задняга рада - [o], [u].

Спосабам ўтварэння таго ці іншага галоснага гука служыць адпаведны пад'ём спінкі языка па вертыкалі і узел ці няудзел губ у яго ўтварэнні. Адрозніваюць трох ступеней пад'ёму:

- 1) галосныя верхняга пад'ёму - [i], [y] (язик у найбольшай ступені падняты да паднябення);
- 2) галосныя сярэдняга пад'ёму - [e], [o] (спінка языка мае сярэдні пад'ём);
- 3) галосныя ніжняга пад'ёму - [a] (спінка языка мінімальна паднята).

Галосныя [y], [o] утвараюцца пры ўзеле губ і называюцца лабіялізаванымі (лац. *labia*- губа). Астатнія галосныя - нелабіялізаваныя.

Пры класіфікацыі зычных улічваецца 4 прыметы:

- 1) узел голасу і шуму (г. зн. узел ва ўтварэнні гука галасавых звязак);
- 2) наяўнасць або адсутнасць эмякчэння (г. зн. наяўнасць дадатковых рухаў языка ў напрамку да цвёрдага паднябення);
- 3) месца ўтварэння (г. зн. перашкоды на шанку выдыхаемага паветра);

\* Тут і далей пазначаны матэрыял, які можа быць прапанаваны слухачам, што паступаюць на філагагічныя спецыяльнасці.

\*) спосаб утварэння (г. зн. спосаб пераадолення перашкоды).

Паводле ўзела голасу і шуму адрозніваюцца санорныя і шумныя зычны.

Санорныя - гэта такія гуки, якія ўтвораны пры дапамозе голасу і шуму, пры гэтым голас пераважае над шумам. Да санорных належаны: [v], [v'], [l], [l'], [m], [m'], [n], [n'], [r], [R], [w], [y].

Ва ўтварэнні шумных звонкіх зычных узельнічае не толькі шум, але і голас, які ўзнікае у выніку напружэння і вібрацыі галасавых звязак: [b], [b'], [g], [g'] (фрыкатыўныя), [r], [r'] (выбухныя), [d], [d'], [dz], [dz'], [dzh], [zh], [z], [z'].

Шумныя глухія зычныя гуки ўтвараюцца толькі адным шумам, без голасу, пры поўных галасавых звязках: [p], [p'], [ɸ], [ɸ'], [x], [χ], [k], [k'], [c], [c'], [m], [m'], [t], [t'], [n], [n'], [r].

Усе зычныя, апрача [ɸ], [ɸ'], утвараюць пары па звонкасці - глухасці (усыго 13 пар).

Зычныя гуки [j], [dzh], [w], [y] называюцца шыпачымі (у сувязі з шыпачым харектарам вымаулення), а [d], [d'], [z], [z'], [c], [c'], [t], [t'], [n] - свісцячымі (у сувязі са свісцячым харектарам вымаулення).

Па прымече цвёрдасці - мяккасці зычных падзяляюцца на 3 групы:

- а) парныя па цвёрдасці - мяккасці (15 пар): [b]-[b'], [v]-[v'], [g]-[g'], (выбухныя), [r]-[r'] (фрыкатыўныя), [d]-[d'], [z]-[z'], [c]-[c'], [t]-[t'], [n]-[n'], [m]-[m'], [p]-[p'], [ɸ]-[ɸ'], [x]-[x'], [χ]-[χ'], [k]-[k'], [dzh]-[dzh'], [w]-[w'], [y]-[y'];
- б) няпарныя цвёрдые (зацвярдзелыя): [j], [dzh], [w], [y], [t'], [n], [d'], [z'], [c'], [t], [n'], [r], [p], [ɸ], [x], [χ], [k], [dzh], [w], [y];
- в) няпарны мяккі [i].

Па месцы ўтварэння усе зычныя гуки падзяляюцца на губныя (іх II) і язычныя (іх 28). Сярод губных адрозніваюць:

- а) губна - губныя: [b], [b'], [m], [m'], [n], [n'], [p], [p'], [y];
- б) губна - зубныя: [v], [v'], [ɸ], [ɸ'].

Язычныя гуки ў сваю чаргу падзяляюцца на:

- а) пярэднеязычныя: [d], [d'], [z], [z'], [dzh], [dzh'], [z'], [z'], [t], [t'], [n], [n'], [c], [c'], [r], [r'], [t'], [t'], [n'], [n'], [w], [w'], [y], [y'];
- б) да сяраднеязычных адносіцца гук [i];

I Узел зычных на пярэднеязычныя, сяраднеязычныя, заднеязычныя залежыць ад таго, якая частка спінкі языка (пярэдняя, сярэдняя ці задняя) актыуна ўзельнічае ў іх ўтварэнні.

в) заднезычныя : [г], [г'] (выбухныя), [г], [г'] (фрыкатыуныя),  
[к], [к'], [х], [х'].

Спосаб утварэння зычных гукаў\* – спосаб пераадолення на шляху выдыхаемага паветра. Перашкода бывае розных відаў:

1) поунае змыканне органаў маўлення, якое пераадольвае ў таварыста з шумам выходзіць наружу – вымаляюцца зычныя, або выбухныя: [б], [б'], [г], [г'] (выбухныя), [д], [п], [п'], [т], [к], [к'];

2) змыканне няпоунае са ўшылінай, праз якую паветра прасочваецца з шумам – утвараюцца ўшылінныя, ці фрыкатыуныя: [в], [в'] [г], [г'] (фрыкатыуныя), [ж], [з], [и], [у], [с], [с'], [х], [х'], [ш];

3) поунае змыканне органаў маўлення і адначасовы рух паветра-нага струменя ў абход перашкоды – утвараюцца зычна-праходныя: [м], [м'], [н], [н'] (паветра праходзіць праз нос), [л], [л'] (паветра праходзіць па баках языка);

4) поунае змыканне органаў маўлення, паміж якімі затым павольна ўзнікае ўшыліна, – утвараюцца зычна-ушылінныя, ці афрыматы: [ձ], [ձ'], [ւ], [ւ'], [դ], [փ];

5) змыканне і размыканне органаў маўлення (язика і падніянення), ці рытмічнае дръжанне – утварае ўшыліна [բ].

Практыкаванне I. Прачытайце текст, знайдзіце слова, у якіх напісанне не супадае з вымаулением. Растлумачце асаблівасці вымаулення гукаў у гэтых словам.

Стаяў той асабліва прыгожы дзень, якія бываюць звычайна ў канцы жніўня месяца, калі даўно скончана жніво, зvezена жыта ў гумны і над апусцельм полем дружна узлятаюць стайкі шпакоў – прадвеснікаў блізкае восені. Зямля здаецца лёгкай, бязважкай, яна уся дыхае цішай, спакоем. Усё відаць як на далоні: і кожнае дрэва на шляху, і калодзежны жураў у дальний вёсцы, і зубчасты край лесу, і бялявы дымок далёка – далёка, дзе праходзіць чыгумка. Нават бачыш, як трапечашца змаўцелы лісток на бліжній бярозе, як высока – высока ў небе ляціць няведама куды самотная паводзінка.

Над купчатай імшарынай пацешна ўзнімаецца бусел, паважна ляціць над полем, выцягнуўшы уперад сваю задуменную даюбу.

– Наш бусел! – ганарыста гаворыць Міколка.  
– Хваліся! – смяюцца хлапчукі. – Што ні бусел, дык твой!  
– А вот жа наш. Глядзіце! Хочаце аб заклад, на ўсе баравікі..  
І Міколка узмахвае сваім кошыкам ... (Лынк).

Практыкаванне 2. Выпішце слова, у якіх колькасць гукаў 1

літар не супадае, вызначце колькасць гукаў і літар у словам.

Перавесці, бядняк, Маіна, Аркадзьеў, дамоўка, па-людску, спрадвеку, енчӯ, В'етнам, Язэп, зязоля, аб'інелы, з'есці, селянін, здароўе, дзяцел, лясны, вузел, жывуль, маладое, явар, ручай, ягаднік, гасцініца, шлях, Іна, маіх, правы, юны, дысыпліна, барэльеф, юстыція, іржавы, цёмны, еднасць, Лавуазье, трох'ярусны, жалеза, інтэр'ю, жвір, Мар'я, жніво, ёставы, жытні.

Практыкаванне 3. Выпішце слова у 2 слупкі: у левы слупок – слова, дзе літары е, ё, ю, я, і абазначаюць 2 гукі, у правы – дзе гэтыя літары абазначаюць 1 гук.

Пад'ём, лёгкі, дзюба, б'ю, крыло, сеньёр, зюзюкаць, раз'юшаны, ехаць, юнак, лье, яліна, ляскать, яснасць, паветра, усё, пяшчотна, шчасце, ідзём, мільён, месяц, мяцеліца, куп'ё, ляшэрна, некалі, кусаць, людзей, шануць, сее, патрыёт, здароўе, верны.

Практыкаванне 4. Прачытайце слова, спалучэнні слоў. Вызначце, якія гукі абазначае літара і.

Да ведаў імкнуша, пакрыша іржой, вялікія ільготы, у гаі, маё і тваё, брат і сястра, старой ільномуялкі, пачаў імшысь, на іржэуніку, іхні, ~~заімлённы~~.

Практыкаванне 5. Выпішце слова з зычнымі: 1) звонкімі:  
а) шыпячымі, б) свісцячымі ; 2) глухімі: а) шыпячымі, б) свісцячымі ; 3) санорнымі.

Жыццё, прытулак, гарачы, любою, ўшыры, сагрэты, пачуццё, сэрца, патрыёт, шчаслівы, бераг, вёршаліна, вечар, грыбы, жалезны, дождж, крук, цячэнне, цыркач, мароз, сыштак, дзядзька, вяз, гамак, джыгіт, цыркуль, дровы, чарчэнне, дарожка, дзынканне, сена, сцяг, з'есці, штоукнудзь, шыба, снег, сакрэт.

Практыкаванне 6. Прачытайце текст, вусна ахарактарызуіце ў падкрэсленых словам зычныя гукі паводле: а) удзелу голасу і шуму, б) цвёрдасці і мяккасці, в) удзелу органаў маўлення і месца утварэння.

На зорку XX стагоддзя на Беларусі зазім вяёлкай цудоўны самародак, непаўторна вялікі талент, выразнік запаветных дум і светлых надзеяў народа – Янка Купала.

Здаецца і ведаеш творы паэта, а усё роуна кожны раз, калі разгортваеш яго кнігу і пачынаеш чытаць, – адкрываеш для сябе штосьці новае, нязведанае.

Творы Янкі Купалы абуджаюць светлае жаданне убачыць увачавідкі

тыя мясціны, што узгадавалі яго, тыя спеккі і дарогі, па якіх хадзіу вялікі пясняр, выкрасаючы з сэру асветленныя магутным разумам радкі, што увабралі ў сябе гэтак шмат народных дум, людской жарбы, радасных спадзяванняў і здзяйсненняў (Ул. Крэвіч).

Практыкаванне 7.\* Выкарystоуваючы класіфікацыю зычных і галосных, назавіце наступныя гукі:

- а) зычны, санорны, зацвярдзелы, дръжачы, пяреднезычны;
- б) галосны, нелабіялізаваны, сярэдняга пад'ёму, пяредняга рада;
- в) зычны, глухі, зацвярдзелы, змычна-шчылінны, пяреднезычны шыпачы;
- г) зычны, глухі, мякі, змычны, заднезычны;
- д) галосны, нелабіялізаваны, верхняга пад'ёму, пяредняга рада.

✓ Практыкаванне 8. Выпішыце слова, у якіх спалучэннем літар дзе, дж перадаюша 2 гукі.

Дзот, джала, паджары, падзагаловак, падземны, паджылкі, джыгіт, нараджэнне, падзяліць, ураджайны, адзначыць, дэынкаць, агароджа, джунглі, адзімаваць, аджыць.

Парадак фанетычнага разбору слова

1. Запіс слова з дапамогай фанетычнай транскрыпцыі.
2. Падзел на склады, колькасць і тыпы складоў (прыкрыты ці непрыкрыты, адкрыты ці закрыты), націскны склад.
3. Тып націску (рухомы ці нерухомы).
4. Характарыстыка гукаў: 1) галосных: а) паводле ўдзелу губ, б) месца пад'ёму языка, в) ступені пад'ёму языка; 2) зычных: а) паводле ўдзелу голасу і шуму, б) цвёрдасці-мяккасці, в) месца утварэння; працягласці (калі гук падоужаны, адзначыць гэта).
5. Колькасць гукаў і літар.

Узор фанетычнага разбору слова<sup>I</sup>

А на дварэ ўжо вечарэе, і начка блізка, змрок гусцее (... к-с).

<sup>I</sup> Падаецца поўны фанетычны разбор слова, для слухачоў нефілалагічні спецыяльнасцей ён можа быць спрошчаным.

### I. [бліска].

2. У слове два склады: [бл'1] – прыкрыты, адкрыты, націскны, [ска] – прыкрыты, адкрыты.
  3. Мае рухомы націск (параун.: блізка і бліжэй).
  4. [б] – зычны, шумны, звонкі, змычны, губна-губны, цвёрды; абазначаны літарай б(б);  
[л'] – зычны, санорны, змычна – праходны, пяреднезычны, мяккі; абазначаны літарай л (л').  
[Г] – галосны, нелабіялізаваны, пяредняга рада, верхняга пад'ёму; абазначаны літарай і (і').  
[с] – зычны, шумны, глухі, шчылінны, свісцячы, пяреднезычны, зубны, цвёрды; абазначаны літарай з (зэ).  
[к] – зычны, шумны, глухі, змычны, заднезычны, цвёрды; абазначаны літарай к (ка).  
[а] галосны, нелабіялізаваны, сярэдняга рада, ніжняга пад'ёму; абазначаны літарай а (а).
  5. У слове 6 гукаў і 6 літар.
- Практыкаванне 9. Зрабіць фанетычны разбор падкressленых слоў.
- I. Цяжкавата было падаваць на развітанне руку і сказаць нейкае пажаданне (Янк.). 2. Неўзабаве убачыў башкоўскую сядзібу, і сэрда маё моцна забілася. (А. Марціновіч). 3. Бярозкі на ўзвале былі нізенкія, але широкія – галіны з гэтым лісцем пачыналіся ад саме зямлі (А. Савіцкі). 4. Метраў за трыста ўд берага хлопцы адчулі пад нагамі зямлю. (Я. Маур). 5. Дрэвы – да сонца, людзі – да волі цягнуцца праз стагоддзі (Р. Барадулін). 6. Я палюбіў і ціхую раку, і лазнякі пад ёю, і пясчаныя пагоркі, на якіх аж да саме восені хвалюеца пад ветрам жыта. (І. Чыгрына).
- Асноўныя правілы транскрыбіравання тэксту\*
- 1) Галосныя гукі абазначаюцца літарамі а, о, у, ы, і, ё.
  - 2) Для абазначэння зычных гукаў выкарystоуваюцца ўсе літары алфавіта, што абазначаюць зычныя, і дадаткова для абазначэння гука [дз] – лацінская літара z, а для абазначэння [дж]-ў. Фрыкатыўны гук [Г] прынята абазначаць грэчаскай літарай γ(гама), а літарай γ звычайна абазначаецца [Г].
  - 3) Мяккасць зычнага абазначаецца знакам '.
  - 4) Калі гук ў ябазначаецца літарай й, то яна захоўваецца і у транскрыпцыі: гай [гай], бойка [бойка]; у астатніх выпадках абазначаецца літарай ѡ: маё [маё], маянэз [маянэс].

ЗМЕСТ

Агульныя заувагі  
Гукі і літары. Галосныя і зичныя гукі і літары  
Парарадак фанетычнага разбору слова  
Узор фанетычнага разбору слова  
Асноўныя правілы транскрыбравання тэкоту  
Узор транскрыпцыі  
Склад і націск. Асаблівасці беларускага націску  
Правапіс галосных о, э, а  
Правапіс галосных ё, ё, я  
Правапіс некаторых спалучэнняў галосных у запазычаных словам  
Правапіс ў  
Правапіс галосных пасля зацвердзелых зичных  
Правапіс звонкіх і глухіх, свісцічных і шыпячых зичных  
Правапіс д-дз', т-ц'  
Правапіс мяккага знака  
Ужыванне апострафа і раздзяляльнага мяккага знака  
Правапіс падоўжаных зичных  
Пристаўныя зичныя гукі  
Літаратура

Вучебнае выданне

Квяткоускі Аляксандр Аркадзьевіч

Практыкум па беларускай мове (фанетыка і правапіс)  
для слухачоў падрыхтоўчага аддзялення

Адказны за выпуск А.І.Урублеўскі

Падпісаны да друку 22.09.97. Фармат 60x84/16. Папера друк. №3.  
Друк афсетны. Умоун. друк. арк. 15. Умоун. фарбадбіт. 15.  
Ул. выд. арк. 1,0. Тыраж 500 экз. Заказ № 22.

Белдзяржуніверсітэт. 220050, Мінск, пр.Ф.Скарны, 4.  
Надрукавана на ратапрынце Белдзяржуніверсітэта.  
220050 г.Мінск, Бабруйская, 7.